




МІХАЙЛАЎСКІ ЛІСТОК

КРАСАВІК, 2019

Свята-Міхайлаўскі прыход г. Мінска, вул. Янкоўскага, 2

П А С Х А

ДАРАГІЯ БРАТЫ І СЁСТРЫ! ХРЫСТОС УВАСКРОС!



Сёння мы зноў, які ўжо раз, адзначаем найважнейшае здарэнне ўсёй чалавечай гісторыі – Уваскрасенне з мёртвых Госпада нашага Ісуса Хрыста. Яшчэ заўчора мы суперажывалі Ягоным пакутам, яшчэ ўчора чакалі светлага свята, рыхтуючы свае сэрцы. І вось яно наступіла – свята святаў і ўрачыстасць урачыстасцяў. Яно прыходзіць кожны год і выходзіць нас з мітусні гэтага свету, якую нам бывае так цяжка пакінуць.

Дык чаму ж мы святкуем Хрыстовае Уваскрасенне кожны год, узгадваем яго кожны тыдзень у святую нядзельку? Мы робім гэтае адзначэнне гэтаксама, як адзначэнне многіх важных дзеля нас гістарычных падзей? Напэўна не... Бо ўсе гістарычныя падзеі былі і прайшлі, хоць мы можам быць удзячнымі за іх і карыстацца іх плёнам. Але не так Пасха Хрыстова! Пасха Новага Запавету! Яна для нас не проста гістарычная

падзея. Яна для нас – само жыццё. Дакуль стаіць гэты свет – мы саўдзельнікі гэтай Пасхі. Кожны раз, калі мы грашым – мы зноў і зноў робімся саўдзельнікамі ўкрыжавання Госпада, але Ён зноў і зноў ратуе нас дараваннем Сваім у светлым Сваім Уваскрасенні. Гэта адзінства тугі і радасці суправаджае нас на ўсіх вёрстах нашай зямной барацьбы. І дай нам Бог пакаштаваць Пасхі ў Валадарстве Божым, у веку поўнай перамогі над грахам і смерцю.

І гэта для нас магчыма, бо Хрыстос уваскрос! І запрашае нас у Сваё Уваскрасенне.

СВЯЦІЦЕЛЬ ФЕАФАН: Пасха, Господня Пасха! Ад смерці да жыцця прывёў нас Господзь Сваім Уваскрасеннем. І вось Уваскрасенне гэта «анёлы спяваюць на небе», убацьўшы светласць абожання чалавечай прыроды ў наканаванай ёй славе, у асобе Госпада Адкупіцеля, у выяве Ягога, сілаю Уваскрасення Яго, мелі перамяніцца ўсе праўдзівыя вернікі Ягоня, тыя, хто ўсёю душою гарнуўся да Яго. Слава Госпадзе, найслаўнейшаму Твайму Уваскрасенню! Анёлы спяваюць, супольна з намі радуючыся і прадбачачы папаўненне сойму праведнікаў. Зрабі ж нас, Госпадзе, Цябе Уваскрослага чыстым сэрцам славіць, бачачы ва Уваскрасенні Тваім скасаванне тлення, што паглынала нас, насенне найсвятлейшага новага жыцця і світанак будучай вечнай славы, у якую Прадвеснікам увайшоў Ты Сваім дзеля нас Уваскрасеннем. Не людскія толькі, але разам і анельскія мовы нямоцныя растлумачыць невымоўную Тваю да нас ласку, найслаўнейшую прасвяду, о Уваскрослы Госпадзе!